

УЗГОДНЕНА  
Старшыня ППА \_\_\_\_\_ В.В.Шышко

ЗАЦВЯЖДЖАЮ  
Дырэктар \_\_\_\_\_ Д.В.Заяц

**РАСКЛАД РАБОТЫ**  
**аб'яднанняў па інтарэсах, секцый і адукацыйных паслуг звыш базавага кампанента**  
**ДУА “Бародзіцкая пачатковая школа”**  
**на 2023/2024 навучальны год**

НАЗВА ГУРТКА	Кіраўнік	Узрост дзяцей	К-ць дзяцей	Д н і т ы д н я					
				панядзе лак	аўторак	серада	чацвер	пятніца	субота
“Бураціна”	Масюк Л.Т.	1-4	12				15.10-15.55		
“Скарбонка цудаў” (ЦТДіМ)	Смолік Ю.В.	2,3,4 клас	12		16.00-16.45 16.55-17.40				
Платныя паслугі (матэматыка)	Масюк Л.Т.	1 клас	5		12.40-13.15				
Платныя паслугі (матэматыка)	Саўко Г.А.	2 клас	5				13.00-13.45		
Платныя паслугі (матэматыка)	Кісель В.У.	3 клас	8	14.00-14.45					
Платныя паслугі (руская мова)	Кароза М.І.	4 клас	8			14.00-14.45			
“Свет танца”	Юргель І.П.	старшая група	12				15.30-16.05		
“Свет танца”	Юргель І.П.	сярэдняя група	8			15.30-16.05			